

МАРЗОН Уладзімір Восілавіч [7(19).11.1881, міст. Заслауе Мінськага пав.— 6.9.1954], беларускі савецкі вучоны ў галіне хірургіі. Праф. (1935), засл. дз. н. БССР (1939), засл. ўрач БССР (1948). З служачых. Чл. КПСС з 1938. Скончыў мед. ф-т Юр'еўскага ун-та (1911). Урач у Бабруйскім пав. і Бабруйску (1911—34). Заг. кафедры аперацыйнай хірургіі і тапагр. анатоміі Віцебскага мед. ін-та (1934—41). Уздзельнік Айч. вайны. У 1943—49 у наркамаце (з 1946 мін-ве) аховы здароўя БССР. Заг. кафедры агульной хірургіі (з 1948). Бел. ін-та ўдасканаленія ўрачоў, дырэктар гэтага ін-та (1949—54). Асн. працы па пытаннях хірург. лячэння органаў брушной поласці, гіекалагічных уралагічных хвароб. Старшина праўлення навук. т-ва хірургіі БССР (1947—54). Дэп. Вярх. Савета БССР 2—3-га скл. Узнаг. 2 ордэнамі Леніна, 2 інш. ордэнамі, медалямі. Імем М. названа Бабруйская гарадская бальніца.

Те.: Клинические наблюдения над ущемленными грыжами в Бобруйской больнице, «Бобруйские медицинские известия», 1921, в. 1; Из прошлого белорусской хирургии, у кн.: Труды III съезда хирургов БССР, Мин., 1949.

Літ.: **Владимір Осіпович Морозон**, «Здравоохранение Белоруссии», 1969, № 11.

МАР'ІНА, вёска ў Добрушскім р-не Гомельскай вобл. Цэнтр сельсавета. За 7 км на Пн. ад Добруша, 35 км ад Гомеля, 10 км ад чыгуначнай станцыі Добруш, на аўтамабільнай дарозе Добруш — Ветка. Басымігадовая школа, клуб, бібліятэка, фельч.-ак. пункт, аддзяленіе сувязі, магазін. У кастры. 1943 пямятк. заходнікі частковка спалілі вёску. Помнік на братскай магіле 68 сав. воінаў Айч. вайны.

МАР'ІНА ГОРКА, горад (з 1955), центр Пухавіцкага р-на Мінскай вобл., на р. Цітлайка (прыток Свіслачы). Чыг. ст. (Пухавічы) на лініі Мінск — Бабруйск. За 65 км на ПДУ ад Мінска, 11,8 тыс. ж. (1972). Прамысл. прадпрыемствы: ліцейна-мех. з-д, раёнае абаўяднанне іспецъяўляізвааная адда. Сельгасстахніка, ільно-завод, малочны з-д, Пухавіцкі вінзавод, камбінат быт. абслугоўвання, палігон жалезабетонных вырабаў, лягас. Птушкагадойчая рэпрадукцыйная гасц., Мар'янагорскі саўгас-тэхнікум, 4 сярэднія школы, вочна-заводская

Мар'їна Горка Агульны выгляд



агульнаадук. школа, муз. і дзіцячая спарт. школы, Дом піянераў, 2 дзіцячыя сады, Дом культуры, 2 масавыя б-кі, бальніца, паліклініка, абл. дзіцячы санаторый «Пухавічы». Помнікі: У. І. Леніну, помнік-абеліск сав. воінам, партызанам і падпольшчыкам, якія загінулі ў Вял. Айч. вайну; помнік у гонар 1-га гвардз. Данскага танкавага корпуса, якія вызвалілі М. Г. і Пухавіцкі р-н ад ням.-фашистскіх акупантў; сакратару Мінскага падольскага РК КСМБ Л. Г. Гайдучонак; на могіле Героя Сав. Саюза В. Ф. Токарава; мемарыяльная дошка ў гонар воінаў Чырв. Арміі і партызанаў, якія вызвалілі М. Г.

У пісмових крийнахах М. Г. Ушамінаєцца з 16 ст. Пасля 2-га паддуу Речі Паспалітай (1793) у складзе Рас. імперії, вёска у Ігуменськім пав. Мінськай губ. У розныя часы належала Радзівілам, Бузынскім, Ратынскім, Крупскім, з 1863 мініструльні чутрь, спраў Маскаві, Жыхары актыўна ўдзельнічалі ў паўстанні 1863. Росту М. Г. спрыяла пра-кладка Лібава-Роменскай чыг. (1872). У 1876 за-снавана с.-г. школа, ператвораная у 1921 у с.-г. тэхнікум. У 1897 у М. Г. было 2 тыс. ж. з 29.7. 1925 цэнтр Пухавіцкага р-на, з 27.9.1938 гар. па-сёлак. З чэрв. 1941 да 3.7.1944 акупавана наям.-фашизмом, якія загубілі 3145 жыхароў; дэсні-чала подполье. *А. А. Лайкуровіч*, *Мар'іна Горка;*

Г. А. Кахамойскі. Маладзечна.
МАР'ІНСКІ КАНАЛ, меліярацыйны канал,
правы прыток р. Арэсы (бас. Дняры), у Лю-
банскім р-не Мінскай вобл. Даўж. 21 км.
У ніжнім цячэнні пракладзены па выраўна-
ваным рэчышчы р. Душалкі. Вадазбор
(240 км²) — плоская, аблесеная і забалочаная
раўніна, перасечаная густой сеткай каналаў
і каналаў, якія ўпадаюць у М. к. Жыўлённе
мяшанае, пераважна снегавое. Сярэдні гада-
вы расход вады ў вусці каля 1,2 м³/сек.

МАРК АҮРЭЛІЙ, гл. *Аүрэлій* Марк.

МАРКА (ад сярэдневерхніем). Маркі граніца, пагранічна вобласць), 1) сельская абычына ў сярэдняй вялкі ў шырагу краін Зах. Еўропы. Аб'яднанне сялянскіх двароў, дзе індывідуальнае ўладанне ворнай зямлею, прыладамі працы спалучалася з абычынай уласнасцю на зямлю і югоддзі. Паступова індывідуальнае зямельнае ўладанне ператварылася ў прыватную ўласнасць сялян.

М. паявіліся на тэр. бойлой Рым. імперыі ў вініку т. зв. варварскіх заваёў. Наib. пашырліся ў раннім скандістичні (асафія, ІІ. Германія) і пі

ірднівческа (асасліва у Германії), капі-
сяляне-абіштинкії були сваводиць.
Адналасова з гаспадарчими міліїада-
мінськими. З разів'їм буйного феад-
альства землеуладання перетворилася на сва-
водний у прыгоніах. Частково захавалася
сваводність в юмовах розвітого феада-
льзму, памагала сваяням у барацьбі
з феадаламі (гл. таксама Абіштіні).

2) У Франкскай дзяржаве 8—9 ст.
і ў «Свяшчэннай Рым. імперыі»
буйная пагранічная адм. акруга на-
чале з маркграфам. Пазней некато-
рыя М. ператварыліся ў тэрытары-
чныя губерніі.

Лит.: Энгельс Ф. Марка, Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19; Неусы-хин А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М. 1956.

МАРКА (ням. *Mark*), ліка вая і грашовая адзінка ёўрапейскіх дзяржав, у 11—20 ст.